

ЗВЯЗДА

Орган ЦКі МККП(б)Б, ЦВКі СНК БССР

№ 287 (5661) 16 снежня 1936 г., серада ЦАПА 10 КАП.

Усеагульны вайсковы абавязак з'яўляецца законам.

Вайсковая служба ў Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі прадстаўляе пачэсны абавязак грамадзяніна СССР

(З Канстытуцыі Саюза ССР)

У НАШАЙ КРАІНЕ БУДЗЕ 150.000 ЛЁТЧЫКАУ!

Магутная, моцная, як граніт, наша краіна сацыялізма. Яе непераступная крапасць, яна вышча на адной пястаў частым свету, яркім маяком асветляючы шлях да шчасліваў будучыні чалавечтву. Сярод зморк фашысцкай ночы, праз моры, акіяны, горы, прамісціста сонца сацыялізма з'ява, абгаравая, жывіць энэргій, натхняе ўсё прызначанае чалавечтву на барацьбу з капіталізмам, на барацьбу з фашысцкім варварствам.

На страх ворагам і на радасць працоўным усяго свету вiтнее, мацнее, развіваецца Советскі Саюз. І як-бы ні палеў фашызм, як-бы ні язгала зубамі фашысцкай воцалы зграя, не пагнучы ім архага сонца сацыялізма, не спiнiць ім пераможнага пастыя народаў Советскага Саюза да камунізма.

Советская краіна, увесь шматнацыянальны народ нашай радзімы ведае і бацьчы, акуль іхны пiмны хмары вiтны. Ён ведае аб лютых замыслах нямецкіх фашыстаў, рыхтуючых крыжовы паход на Советскі Саюз. І ўвесь советскі народ з'яўляе, што не бываць фашысцкай назе на советскай зямлі, не таптаць ім нашых сацыялістычных палеў, не пiнiць ім з нашых рок сваіх коней!

Магутнай гранітай спяной стаіць наша доблесная Чырвоная Армія, увесь советскі народ на абарону сваёй шчасливай і любімай радзімы.

«Абарона бацькаўшчыны ёсьць свяшчэнны абавязак кожнага грамадзяніна СССР. Служба ў Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі прадстаўляе ганаровы абавязак грамадзяніна СССР» — так запісана ў Сталінскай Канстытуцыі. Гэтыя свяшчэнныя словы пам'ятае кожны грамадзянін нашай радзімы, гэтыя свяшчэнныя словы пам'ятае кожны грамадзянін саюзнай краіны, бо няма больш ганаровага абавязку, як абарона сваёй любімай і шчасливай бацькаўшчыны. І кожны гатовы аддаць усё сваё каштоўнае жыццё да апошняй кроплі крыві ў імя гэтага свяшчэннага абавязку.

Советскі народ любіць, пiснiць сваю рабоча-сялянскую Чырвоную Армію, плыць ад плочі, кроў ад крыві народу Советскі народ асабліва ўвагу аддае нашаму павяртанаму флоту. Ён сабе хоча флот, якое рашучае значэнне мае аніяны пры сучаснай вайне.

Лётчыкі Гэта пачэсная прафесія. Лётчыкі — выхаваны любімага працадара народаў Вялікага Сталіна. Воск чакі гэта слова з асаблівай любоўю вымаўляюцца працоўнымі нашай краіны. Калі пiснiць нашу дзяржаву, кім ты хочаш быць, то многія адказваюць: лётчыкам. Сталь багратынным лётчыкам, гордым сокалам нашай краіны — гэты ганаровы мара нашых юнакоў і дзяўчат.

А пералётчы, рекорды нашых авіягараў? За імі-ж сочыць літаратура кожнага грамадзяніна нашай радзімы. За пералётчы

мі гераічнага экіпажа Чкалава, Байдукова, Белякова, за пералётчы Леанідука, Малакава літаратура сачыла ўся краіна з затоеным дыханнем, з пачуццём гордасці за свой самы магутны ў свеце паветраны флот.

Усяго толькі 8 дзён нас аддзяліла ад таго дня, калі рабочыя авіяцыйнага заводу імя Менжынскага прызвалі нашу моладзь на самалётны. Іх заклік — траба дабіцца, каб у найкарэйшым часе ў нашай краіне было 150 тысяч лётчыкаў — з малаккалобнай быстрынёй дабіцца да ўсё куткі нашай неасяляннай радзімы. І з усіх каткоў краіны, як у алані голас прагучала: — Будзе 150 тысяч лётчыкаў!

Шматлікімі мiтiнi, лавіна з'яўляюцца і дзяўчат, кіруюча арганізатарская работа па абшору ў лётныя школы лепшай, перадавой моладзі, разварот спецыялістычнага спабарніцтва на лепшую арганізацыю вучобы без адрыву ад вытворчасці, стварэнне дадатковай матэрыяльнай базы для работы аэраклубаў — усё гэта гаворыць, што советская краіна ў хуткім часе будзе мець самую найбольшую колькасць самых лепшых, самых смелых у свеце лётчыкаў.

Горача, з неішчымым энтузіязмам пахочен заклік менжынцаў працоўнымі Советскай Беларусі. Пасля шматлікіх мiтiнi, сходаў з фабрык, заводаў, РВУ хлынуў патак з'яўляюцца і моладзі з пастойнай просьбай вучыць іх лётнай справе. У адзіну толькі менскі аэраклуб за некалькі дзён паступіла з'явіў 600 заяў ад моладзі, жадаючай атрымаць званне лётчыка без адрыву ад вытворчасці.

На вартэтабудавнічым заводзе імя Кірава 74 маладых рабочых, на фабрыцы імя Куйбышава 37 чалавек, на фабрыцы імя Кірава 25 чалавек просіць вучыць іх самалётнаважэнню. Тое-ж самае адбываецца ў Оршы, Віцебску, Гомелі, Бабруйску і іншых гарадах.

Наша радзіма атрымала Сталінскую Канстытуцыю. Абараніць гэту хартоў шчаслівага жыцця ў руках нашых алжакіх, гордых сокалаў — ганаровы заклік — з'яўляюцца завода імя Кірава тав. Сепічова. — І выконваць гэту заклік будуць таксама тысячы алжакіх азінаў у алані юнакоў і дзяўчат шчасливай Советскай Беларусі. — Мы не астанем ад усё сямі народаў Советскага Саюза ў палыхтоўны лётчыкаў, гавораць працоўныя Беларусі. — Краіна будзе хутка мець 150 тысяч лётчыкаў!

Няма сумнення, што асаویяіхмаўскія арганізацыі, аэраклубы пры шырокім падтрыманні ўсёй нашай грамадскай справы і ўскладзеннай на іх азаданай — палыхтоўны лётны кадры ў найкарэйшым тэрмін без адрыву ад вытворчасці.

Шмат слаўных лётчыкаў у нашай краіне. Іх будзе яшчэ больш!

ТАВАРЫШЫ ГІКАЛО І ВАЛКОВІЧ НАВЕДАЛІ ВЫСТАВУ ПРЭМКАПЕРАЦЫ

Учора сакратар ЦБ КП(б)Б тав. Н. Ф. Гікало разам з сакратаром ЦБ КП(б)Б тав. Д. І. Валковічам у суправаджэнні загадчыка прамдзельска ЦБ КП(б)Б тав. Л. Готфрыда наведалі адкрыўшыся выстаўку вырабаў прэмкаперацы.

Таварышы Гікало і Валковіч усеабовай азнаёміліся з асепанатамі мэблi, зробленай арцелямі, якія аб'яноўваюцца Беларуска-аўскі і прадстаўлены на выстаўцы ў клубе імя таварыша Сталіна.

У гутарцы з тав. Валковіч, даваўшым тлумачэнні па выстаўленых асепанатах, яны падвергнулі розкай крытыцы некаторыя з прадстаўленых узораў мэблi і далі канкрэтныя ўказанні па паліпшэнню якасці і павелічэнню арцелямі выпуску прадукцыі.

Агледзеўшы халей выстаўку вырабаў арцеляў, аб'яноўваецца Беларуска-аўскімі і размешчаных у клубе Соцгальска-аўскіх, тт. Гікало і Валковіч станюцца адзаваліся аб рабоце, праведзенай Беларуска-аўскімі на падшору асепанатаў для выстаўкі і, у прыватнасці, па арганізацыі вытворчасці прадметаў мастацкай вышчы для шырокага рынку (купоны для мужчынскіх сарочак, жаночых сукенкаў і т. д.).

Аб аслабленні тав. Леплеўскага І. М. ад абавязкаў народнага камісара ўнутраных спраў БССР

ПАСТАНОВА ПРЭЗІДЫУМА ЦЭНТРАЛЬНАГА ВЫКАНАУЧАГА КАМІТЭТА БССР
Прэзідыум Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта БССР пастанаўляе: Аслабiць тав. Леплеўскага Іраіла Майсеевіча ад абавязкаў народнага камісара ўнутраных спраў БССР у сувязі з пераходам яго на іншую работу.
Старшыня Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта БССР А. ЧАРВЯКОУ.
Сакратар Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта БССР М. ЛЯХОУ.
15 снежня 1936 г.
г. Менск, Дом урада.

Аб назначэнні тав. Малчанова Г. А. народным камісарам унутраных спраў БССР

ПАСТАНОВА ПРЭЗІДЫУМА ЦЭНТРАЛЬНАГА ВЫКАНАУЧАГА КАМІТЭТА БССР
Прэзідыум Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта БССР пастанаўляе: Назначыць тав. Малчанова Георгія Андрэевіча народным камісарам унутраных спраў БССР.
Старшыня Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта БССР А. ЧАРВЯКОУ.
Сакратар Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта БССР М. ЛЯХОУ.
15 снежня 1936 г.
г. Менск, Дом урада.

ПАВЕДАМЛЕННЕ ПРАКУРАТУРЫ БССР

Пракуратурай БССР факты, прынесеныя ў артыкуле «Грубейшае парушэнне Сталінскай Канстытуцыі», змешчаным у газеце «Звязда» ад 15 снежня, правераны. Факты павердзіліся. Справа для сканчэння расследавання і прызначэння вінаватых да судовай адказнасці перадава ваеннаму пракурору т. Эршбургу.
Намеснік пракурора БССР СЕЛЕВЕРСТАУ.



11 снежня ў Маскве ў Калонным зале дома Саюзу адбыўся вечар выпускнікоў Цэнтральнага аэраплуба імя Косарава, навучыўшыся без адрыву ад вытворчасці кіраваць самалётам, ларыц на планеры, прыгаць з парашутам. НА ЗДЫМКУ: таварышы Косараў, Зйдман, Швернік і начальнік аэраплуба імя Косарава кам-Фота Веліжаніна (СФ).

ВАЕННА-ФАШЫСЦКІ МЯЦЕЖ У ІСПАНІІ

Атакі мяцежнікаў адбіты

БАРСЕЛОНА, 14 снежня. (БЕЛТА). Яе перадае агенства Фабра, 14 снежня на мадрыскім фронце іспанскіх палыхтоўны артылерыйскі парыхтоўны два разы атаквалі прамдзельска Мадрыда — Мокіава. Урадавыя войскі кулямётным агнём спынілі наступленне мяцежнікаў. Азбываюцца баі ў раёне Болдылі (на захад ад Мадрыда).

ЛОНДАН, 14 снежня. (БЕЛТА). Яе перадае ў Барселоне, на арагонскім фронце урадавыя войскі прасунуліся ўрада на 14,5 кіламетра ў раёне Уэскі і занялі рад пунтэў.

Жорсткія баі на паўночным захадзе ад Мадрыда

ПАРЫЖ, 15 снежня. (БЕЛТА). Яе паведамляе агенства Гаваэ, учора раніцаю мяцежнікі павялі ярыную атаку на паліны рэспубліканцаў у Валь дэ Морыаля (за 20 кіламетра на паўночны захад ад Мадрыда). Тры газыні ішоў жорсткі бой. Мяцежнікі скапцэнтравалі на гэтым участку значныя срэды ваеннай тэхнікі. З танкамі

Іспанскія трацкісты—агенты фашысцкіх мяцежнікаў

БАРСЕЛОНА (галоўны горад Каталонскай аўтаномнай вобласці, 14 снежня (БЕЛТА). Яе перадае агенства Фабра, міністр каталонскага ўрада Камарара, кіраўнік аб'яноўваецца сацыялістычнай партыі Каталоніі (у якую ўвайшлі сацыялістычная і комуныстычная партыі), апублікаваў у газеце «Трабаль» (орган аб'яноўваецца сацыялістычнай партыі) заяву.

Неабходна прадстаўіць, — піша Камарара, — шырокія прывіі міністрам і выключыць са складу ўрада трацкістаў. Гэта, — пацвердзіў Камарара, — неабходна перш за ўсё таму, што трацкісты вядуць кампанію супроць распарадкавання, прынятых урадам. Камарара таксама рэзка асудзіў палыхтоўны кампанію трацкістаў супроць СССР.

Камарара закочыў сваю заяву каталонскім асуджэннем сацыялістычных тэндэнцый ія, як ён азыў, распылавацца міжнародным фашызмам.

Гэтыя сепаратысцкія тэндэнцыі, — зая-

Вакол франка-англійскіх прапагоў аб пасрэдніцтве

БРУСЕЛЬ (стапіла Бельгіі), 13 снежня. (БЕЛТА). Бельгійскі ўрад заручыў міністр замежных спраў Спаку паведаміць англійскаму ўраду, што Бельгія гатова прыняць узел ва ўсёх мерах, накіраваных на тое, каб гарантаваць неўмяшанне ў справы Іспаніі і перахотыіць вырабючы добраахотнікаў у іспанскую армію.

РЫМ (стапіла Італіі), 14 снежня. (БЕЛТА). Апублікаван адказ Італьянскага ўрада на англа-французскую прапагоў аб пасрэдніцтве. Далучыўшыся ў агульных выражэннях да жадання саздзёйчаць аднаўленню міру і згадзіўшыся разгледзець у лонданскім камітэце новыя прапановы аб кантролі, італьянскі ўрад выражае сумненні ў магчымасці ажыццявіць пасрэдніцтва, але абяцае разгледзець прапановы, якія высуन्छу іншыя ўрады. Італьянскі адказ змяшчае рад выпадаў супроць іспанскага народнага фронту.

Выступленне Ідэна

ЛОНДАН, 14 снежня. (БЕЛТА). Яе паведамляе агенства Рэйтар, англійскі міністр замежных спраў Ідэн выступіў у прамавой у Брысфорда, у якой валаў, што аднабоковыя рэарыям дэларатыва павіна быць паставлена грав. Калі Еўропа будзе ў 1936 годзе ўсяляна кавалкімі палеры развараных дагавораў, — сказаў ён, — то нельга будзе глядзець на будучае з дэвер'ем. Паводле слоў Ідэна, усё ў Англіі, несумненна, сустраці з адзавальным аявяну французскага міністра замежных спраў, што ў выніку выявіліся аявяні Францыі аявяна ўзброеным дапамогу Англіі. Гэта дэкларацыя Францыі, — прадэклаў Ідэн, — адносіцца і да Бельгіі.

Далей Ідэн заявіў, што Англія вітала б удзел Германіі не толькі ў пададненні ад Заходняй Еўропы, але і супрацоўніцтва Германіі ў еўрапейскіх справах воцуду.

— Іскра ў якім-небудзь раёне, адносна далёкім ад нашых інтарсаў, — сказаў Ідэн, — можа ператварыцца ў пажар, які ахавіць кантынент і паўшар'е.

У заключэнне Ідэн заявіў, што доўг Англіі — не шкадаваць ніякіх намаганняў для дасягнення міжнароднага міру і агоді, якія з'яўляюцца неабходнымі умовамі захавання цывілізацыі.

ПДЗЕІ У КІТАІ

Паўстанні супроць нанкінскага ўрада

БЭЙПІН (6. стапіла Кітаі), 14 снежня. (БЕЛТА). Тэлеграма Чжан Сюэ-ліяна а яго штрабаванні да нанкінскага ўрада аявіліся 19 кітайскамі правадырамі, Гаміндаўскай газетай (газета кіруючай партыі Гамінда) мяркуюць, што некаторыя з кіраўнікоў былі сілай прымушаны паісць гэту тэлеграму.

Згодна японскіх паведамленняў, ваенны міністр Хо Ін-пін загадаў урадавым войскам, размешчаным удоўж Лунхайскай чыгункі, выступіць на пададненне паўстаўшых. Увесь рухомы склад Чыньцзін-Шуаўскай чыгункі накіраван на паўдзель для перавозкі войск.

ПАНХАЙ, 14 снежня. (БЕЛТА). Згодна паведамлення японскага друку советскі Чан Кай-шы Даналл прыбыў у Сіньцзі і тэлеграфавалі, што Чан Кай-шы жыўні і што Чжан Сюэ-ліян паграбае неаададнанага прыезду ў Сіньцзі Сян-сі (чао-ва выконвае абавязкі галавы ўрада замест Чан Кай-шы).

Друк паведамляе таксама, што Чжан Сюэ-ліян прыслаў нанкінскаму ўраду тэлеграму, у якой укавае, што ён гарантуе неадаткальнасць Чан Кай-шы тэрмінам на адзін тыдзень, пачынаючы з 12 снежня. Чжан Сюэ-ліян прадаўжае пастойнаваць на рэарганізацыі нанкінскага ўрада на прыпугу гэтага тэдня, абяваючы за гэта захавашь жыццё Чан Кай-шы.

ЗАЦВЕРДЖАН ПРАЕНТ АСПАВІЦКАЙ ГІДРАЗЛЕКТРАСТАНЦЫІ

Галоўгідрэагерабуду разгледзеў асканы праект аспавіцкай гідрэлектрастанцыі, намячанай к пабудове на р. Свіслачы каля паселішча Аспавіцка (БССР). Эскізы праект зацвердзаны, як праектнае заданне.

Як паведаміў супрацоўніку ТАСС ізмесцік галоўнага інжынера Галоўгідрэагерабуду праф. Долгаў, аспавіцкая гідрэлектрастанцыя, як маславая, і планна-назначенная для электрыфікацыі раёнага цэнтры, размешчаная нельзёка чыгуначных майстарыяў і іншых прамысловых павіпрыемстваў. Апрача таго, яна дасць энэргію паў каласаў, размешчаных на адлегласці 30—35 кіламетраў. Поўная магучасць гідрэстанцыі — 900 кілават (тры аграгата на 300 кілават). Пачынаць па характэру спажываў станыя будзе

Радкрылася нарада жонак камандзіраў Беларускай ваеннай акругі

СМАЛЕНСК, 15 снежня. (Мар. «Звязда», па тэлеграфу). Сёння ў вадлікім зале Дома Чырвонай Арміі адкрылася другая адруговая нарада жонак камандзіраў Беларускай ваеннай акругі. Зышч 200 дэлегатак—блывых падруг камандзіраў — прыехалі на нараду з багадешчым воцым велізарнай работы, якая была правадзена ў гэтым годзе.

Сроч дэлегатак вядома ўсёй акрузе Брусіна — кіраўнік мастацкага калектыва, неаднарадова выступаўшая ў Менску і Маскве; Карцінская, Шейн, Дуброўская, Сіргеева і палы рад іншых энтузіястак вучобы, спорту і грамадскай работы.

З дакладам аб выніках работ жонак камандзіраў выступіў намеснік камандуючага вайскамі, пачальнік падгуграўлення БВА — армейскі камісар 2 ранга газ. Булін.

СМАЛЕНСК, 15 снежня. (Мар. «Звязда», па тэлеграфу). Сёння ў вадлікім зале Дома Чырвонай Арміі адкрылася другая адруговая нарада жонак камандзіраў Беларускай ваеннай акругі. Зышч 200 дэлегатак—блывых падруг камандзіраў — прыехалі на нараду з багадешчым воцым велізарнай работы, якая была правадзена ў гэтым годзе.

Сроч дэлегатак вядома ўсёй акрузе Брусіна — кіраўнік мастацкага калектыва, неаднарадова выступаўшая ў Менску і Маскве; Карцінская, Шейн, Дуброўская, Сіргеева і палы рад іншых энтузіястак вучобы, спорту і грамадскай работы.

З дакладам аб выніках работ жонак камандзіраў выступіў намеснік камандуючага вайскамі, пачальнік падгуграўлення БВА — армейскі камісар 2 ранга газ. Булін.

Сроч дэлегатак вядома ўсёй акрузе Брусіна — кіраўнік мастацкага калектыва, неаднарадова выступаўшая ў Менску і Маскве; Карцінская, Шейн, Дуброўская, Сіргеева і палы рад іншых энтузіястак вучобы, спорту і грамадскай работы.

У МСЦІСЛАЎЛІ РАСКРАДАЮЦЬ ЛЁН

(Ад спец. нар. «Звязды».)

Вярнулася брыгада перадавоўцаў ільноватовак Горнакарава раёна, якая ехала на дапамогу асцяжаму Мсціслаўскаму раёну. Члены брыгады — дэлегат Надзвычайнага XII Усебеларускага З'езда Саветаў, старшыня перадавога Рудкоўскага сельсавета тав. Гудыня і дырэктар вуча-Саўдэр павядання нашаму карэспандэнту Канстэнтывіч у калгасах Мсціслаўшчыны.

Калі прыехала брыгада, старшыня Забаланага сельсавета Лазарэў запытаў, што ільну ўвесь выгарэў на полі, што совет выкарыстаў план загатоўкі ільну сель-на на 46 проц. Але варта было брыгадзе пазнаёміцца з калгасамі «Перамога» і «Імя Якаўлена, як выявілася зусім адваротнае. Лён ёсць, ён не выгарэў, а яго раскрасілі.

У брыгадзе Шайтэра з калгаса «Перамога» выявілі 10 кілаграмаў нітак, спрадзешных з калгаснага ільноваляка і 4 кілаграмы пянікі.

— Чыя гэта валакно? — спытаўся член брыгады ў брыгадзіра.

— Маё, — адказаў ён, а яго жонка гаворыць: — Гэта валакно ўзялі ў калгасе.

Старшыня калгаса Лазарэў таксама крадзе калгасны лён. У яго выяўлена 8 кілаграмаў нітак.

На агульным сходзе арэлі нішто з калгаснікаў не супярэчыў, што лён раскраса-лены. Дзяржаве ж ільноваляк амаль зусім не аддадзена.

Апрача гэтага, у калгасе «Перамога» груба парушана статут сельсагаспадарчай арэлі. Тут коікохам і скотнікам кожны месца п'юць па аднаму пуху хлеба і вапсваюць прапаці.

У часе ўборкі будзьм вь выкаваніе

норны кожны браў з поля вечарам на 16 кілаграмаў будзьм. Уся будзьма фактычна раскрасаена і на працягу не засталася ні аднаго кілаграма. Тут жа змерла 7,5 тоны будзьм. Абмалочанае каналінае сям'я ляжыць на таку нявеснамі.

— Хоць лён калгаснікі раскрасілі, але як яго мы зборам назат, — гаворыць старшыня сельсавета Лазарэў.

Таксама размаўляе і старшыня Ходасяўскага сельсавета Марфонаў. У калгасе гэтага сельсавета лён — раскрасаены. Калгасніцы прадуць лён на хатах, а дзяржаве не даюць. У калгасе «Чырвоны Дуброва», Ходасяўскага сельсавета, частка ільну ляжыць пад стрэхамі, апрацоўка яго не арганізавана. Каналіна ільну не замочана.

Старшыня арэлі Тамашоўскі, брыгадзір і адказны на ільну замест арганізацыі апрацоўкі ільну паехал на некалькі дзён у госці.

У калгас прыязджае старшыня сельсавета Марфонаў і загадвае аддаць неапрацаваны лён другому калгасу. Ён нічога не гаворыць з калгаснікамі, не лічыцца з іх думкай.

Брыгада ўзялася ў гэту справу, і на другі дзень у калгасе арганізавалі апрацоўку ільноваляка сваімі сіламі.

Пазоўня факты выяўлены ў радзе калгасаў Мсціслаўскага раёна. Раскрасаены ільну тут не рэдка з'ява. Раёныя арганізацыі ніякіх мер не прымаюць супроць гэтых злых фактаў парушэння Канстэнтывіч.

Трэба таксама адзначыць, што ў раёне непраходзіла сестраў брыгаду перадавоўцаў Горнакарава раёна. Замест дапамогі ў рабоце, брыгаду паслалі ў лес рэзаць і ва-зіць дрэвы, апаляваць лясні.

А. ЛЯСНЫ.



Менскі аэракул імя Малакава разгарнуў шырокае работу па падрыхтоўцы пільчым-пільчаты. У клубе займаюцца базавым ад вытворчасці рабочым менскіх прадпрыемстваў. НА ЗДЫМКУ: старшыня і член т. Сямёнаў прадводзіць заняткі з вучэбцамі на тэму: штурманства падрыхтоўка.

ДА ДЗІМ КРАІНЕ 150.000 ЛЁТЧЫКАЎ

На фабрыках і заводах у калгасах, у вавучальных установах БССР з вылікім энтузіязмам праходзіць сходы моладзі. 2 асаблівай сілай гукаць доўгі:

— Моладзь совецкай краіны — на са-жалетці!

— Мы павінны стаць паваленнем кры-латых людзей!

У радзе гарадоў і раёнаў рэспублікі ўжо ідзе падрыхтоўка да ажыццяўлення выдатнага пачыну менжынаў.

У апошнія дні рэзка ўзмацнілася на-ведчаснасць менскага цэнтральнага аэра-кулуба імя Малакава. Штодзёна тут біць 80 чалавек. Наведальнікі працягваюць выключную цікавасць да вучэбнага лёт-нага справы. Аэракул кожны дзень пры-мае новыя і новыя запыты маладых рабочых, служачых, студэнтаў аб жада-ні іх стаць лётчыкамі. Такіх запытаў ёсць ужо звыш 600. Усе яны п'юць адда-насна спрыяльнай рэлізіі, готуючы-нася аддаць усе свае сілы таго, каб у найкарацейшым тэрмін рэалізавалі по-вучу «Моладзь — на сажалетці», каб быць падрыхтаваным у доўгу мінуту ад-быць змах ворага на граніцы Совецкага Саюза.

У сувязі з масавым наступленнем зааў менскі аэракул абвясціў набор у вылікім пільчаты, п'юльчэстаў першай і другой ступені, авіятэхніку і паранітэстаў. У шкولى пільчаты і авіятэхніку прымаюцца юнакі і дзівчаты нараджаны ад 1913 па 1920 год з асетаў не ніжэй сямігодкі.

Прадпрыемствы і вавучальныя ўстано-вы Менска арганізуюць новыя лётныя гурты, узмацняюць матэрыяльную базу лётнай вучобы. Прывуцэння да з-ганалізі плановых гуртоў пры цэн-тральным праўленні саюза будуюць і 40 рабочых, пры Акадэміі навуц БССР, пры інстытуце народнай гаспадаркі і т. д.

На сходах моладзь патрабуе стварэння філіялаў аэракулуба, набліжэння да гуртоў п'юльчэстаў, самастаў, паранітэстаў. Новыя двухмесныя планеры закупляюць менавіта

НЕ ВЫКОНВАЮЦЬ ДЫРЭКТЫВЫ ПАРТЫІ

Пачаўся арэлі у партыю. Везумога, партыйныя арганізацыі дакладна выку-чаюць кожную паступаючую заяву, река-мендацыі, падрабязна знаёміцца з кожным патаўшым заяву аб уступленні ў партыю.

Партыйныя арганізацыі п'юльчэстаў аб той адказнасці, якая на іх ускладзена. Прымаць у партыю людзей бязмежна ад-даных, якія паказалі на справе барацьбу за лінію партыі, за таржаство сацыялізма.

Але побач з гэтым ёсць факты, калі асобныя партыйныя арганізацыі і іх сакратары недаставаюць глыбока і су-р'ёзна падыходзяць да гэтага пытання.

Вос, прыклад, партарганізацыя заво-да «Чырвоны Зар» (Менск) на сходе ад 7 снежня 1936 года перавяла ў члены партыі кандыдата Грэховіча Івана Сіпа-віча. Характарна, што на сходе па пы-танню аб пераводзе тав. Грэховіча ў ч-лены партыі не было ні аднаго выступлення камуністаў. Усё гэта разгледжвалася, як бычым у б'южэтных справах.

Першым пытаннем парадка дня парт-схода партком паставіў індывідуальнае справядачу т. Грэховіча аб сваёй вучобе. Як в'ядаць, гэта лічыцца асноўным пы-таннем. Толькі пасля таго, калі дэталёва абмеркавалі пытанне аб яго вучобе, пе-райшлі да вырашэння «б'южэтных спра-» — пераводу яго з кандыдата ў члены партыі.

Між тым, пасля ўжо рашэння агульна-га схода партарганізацыі аб пераводзе Грэховіча з кандыдата ў члены партыі, сакратар парткома давоўваў, што ў яго на працягу больш двух год (1933—1934) хаваўся якісьці партыйны білет, зойдзе-ня ім, і толькі пасля забойства таварыша Кірова ў 1934 годзе, бычым бы спытаў яго.

Дойнага акалічэння. Кандыдат партыі знаходзіць партыйны білет, які п'юльчэ-стай іншай асобе, хавае яго ў сабе больш двух год, не паведамляючы аб гэтым партарга-

павалі і потым паліць гэты партбілет. Ш-це паліць быў гэты білет выкарыстаць то-ці іншае сумненне. Везумога. А гэты факт нават не быў узят на партыйным сходзе, у той час калі рад камуністаў аб гэтым вельмі добра ведаў.

Больш таго, у маі 1935 года партход завода гаручы партком раскрасаваў і вырашчыць гэта пытанне. Гэтага не было зроблена. А сакратар парткома тав. Гура-віч не пап'юльчэстаў праверыць рашэнне партарганізацыі.

З гэтага факту в'ядаць, што партаргані-зацыя парупыла дырэктыву ЦК ВКП(б) аб дакладным падыходзе да прыёму ў партыю.

Вось другі, не менш характэрны факт. У партарганізацыі шчотанай фабрыкі патаў заяву аб прыёме ў кандыдата партыі спачувваюць Пофія. Пофія ў свой час быў кандыдатам партыі. У часе чысткі 1933 года быў пераведзены ў спачувваюць. Пофія рекамендуе ў партыю партгор пра тав. Чарко і іншыя камуністы. Рекамендуцыя не палічылі патрэб-ным іх след праверыць, але ў рэальнасці толькі п'юльчэстаў выявілася, што Пофія, бычым спачувваюць, арэлі рэлізііны абра-нал дзім і ўсё гэта ўтойў ад партаргані-зацыі пры пачатку заявы аб уступленні ў партыю.

Аб уварэнні рэлізіінага абраду ў свой час гаварыць, але як в'ядаць, партгор пра тав. Чарко і астатнія камуністы, якія даў іму рекамендацыю, так лёгка атнесіся да пытання аб рекамендацыі, што не палі-чылі іх сабе неабходным праверыць таго, за каго яны даюць рекамендацыю.

Гэтыя два факты павінны паслужыць сур'ёзным п'юльчэстаў. Неабходна каб да п'юльчэстаў прыёму ў партыю партарга-нізацыі сур'ёзна падыходзілі. У пытанні барацьбы за чыстату раёу партыі не-паступальна ніякіх адступленняў. Указанні ЦК ВКП(б) павінны выконвацца дакладна і чотка.

ІЗМЕР.

ПРА ЛЁН МЫ ПАВІННЫ ДУМАЦЬ УСЕ

(Пісьмо калгасніка)

Пілаўна адбываўся пленум Клеўнянскага сельсавета. На пленуме былі запы-таны ўсе старшыні калгасаў, бо на аб-вясны для пленума стала сур'ёзнае пы-танне — аб выкаванні плана пастава ільну дзяржаве па кантрактныхых дагаво-рах.

Выступілі старшыня сельсавета т. Са-фонаў і яго намеснік т. Шугаў; яны пра-віліна гаварыць, што трэба з'яць лён дзяржаве ў бліжэйшым ліні. Пры абмерка-ванні гэтага пытання выступіў старшыня калгаса «Чырвоны партызан» Перасяў

Іосак Стаханавіч з няправільнай думкай, заявіўшы, што «няхай пра лён у другіх галава баіць».

З няправільнай установаў выступіў Перасяў, шкюднае яго выступленне. Пра лён мы павінны думаль усе. Трэба па-мятаць, што свечаснае аздачы з'яравае сельсагаспадарчым мы ўвапоўнаем нашу дзяржаву, яе магучасць, яе абарона-зольнасць. Аб гэтым павінен быў бы ве-даць Перасяў у першую чаргу, бо ён жа старшыня калгаса.

Калгаснік К. К. А.
Кармянскі раён.

У ЧАРЗЕ ЛЯ ВЫПЛАТНОГА ПУНКТА

ВІПЕБСК (нар. «Звязды»). 62-гадовы старык Гіліня, інвалід працы трэцяй групы, ужо 40 мінут стаіць у чарзе ў вы-платным пункце горносовета. Чарга не пааб'явудца. Інструктар пункта тав. Лур'э кадуўчы вышля. Нарашне яна прышла і гучна абвясніла: «Прыёму больш не буд-зе, я ўхожу на пасаджэнне прывідзума горносовета».

Дарэмна Гіліня ўпрашваў застаўшыхся работнікаў (іх было 4 чалавек) прыняць ад яго дакументы, а належачую яму пен-сію выслать на пошце. У старыка хворе сэрца, яму цяжка літні рад хадзіць сюды і стаць у чарзе. Але нічога не дапамог. Бюрократы засталіся глухімі да просьбы старыка, вярней кажучы, да яго законных патрабаванняў. Разам з Гілініным пайшлі дамоў, не дабіўшыся ніякага толку, і ін-шыя інваліды.

Паліты вечарамі прасяджваюць інваліды ў вузкім цёмным карыдоры, у так званай прыямнай, у чаканні ўрачэбнай камісіі.

На ўчоне віпскага выплатнага пункта знаходзіцца каля 4.000 інвалідаў працы. Але ні кіраўніцтва пункта (загадчына Гі-ліня), ні прывідзум горносовета (стар-шыня Баралёў) не падумалі аб тым, што гэту масу працоўных трэба таксама па-чалавечаму абслугоўваць.

У гародзе на прадырмствах, аб ўста-новках праходзіць масавыя вылучэнне Ста-лінскай Канстэнтывіч, гістарычнага дакла-

да таварыша Сталіна на Палзвочайным З'ездзе Саветаў. Нічога гэтага не пра-віліцца сярэд інвалідаў працы. Гэтую гру-пу працоўных зусім выключылі з ліку.

Совецкая ўлада працягвае вылікі кло-паты аб інвалідах працы і старыках. Толькі па аднаму Віпскаму за 11 месцаў гэтага года выплачана інвалідам працы, іх сем іх, старыкам 1.899.454 рублі пенсіі, некалькі тысяч рублаў выдаткавана на адараўлен-чую кампанію дзядей інвалідаў.

Наша партыя і ўрад ні на мінуту не забываюць аб тых людзях, якія прайшлі доўгі, цяжкі жыццёвы шлях, якія больш-шую частку свайго жыцця аддалі на ажыццяўленне.

У 120 артыкула Сталінскай Канстэту-цыі записана: «Грамадзяне СССР маюць права на матэрыяльнае забеспячэнне ў старасці, а таксама — у выпадку хваробы і сярэці прападынясці».

Гэта права забеспячэння шырокім развіццём сацыяльнага страхавання рабочых і служачых за кошт з'ява-жам, беспалатнай медыцынскай дапа-могі, прадстаўленнем у карыстанне пра-цоўных шырокай сеткі курортаў».

У гэтым пункце закона, які і ва ўсёй Сталінскай Канстэтуцыі, праўдлівы вы-ключна вылікі сталінскія клопаты аб гра-мадзянах Совецкага Саюза. Работнікі-ж выплатнага пункта віпскага горносовета не жадаюць прызнаваць гэтага.

АРК. ЗАРУБЕЖНЫ.

24 РАБОЧИХ-ЛЁТЧЫКАЎ

БАРЫСАЎ, 15 снежня. (Спец. нар. «Звязды»). 24 маладыя вучэбцы з прад-прыемстваў Барысава скончылі без адры-ву ад вытворчасці курс матарнага лёт-нага пры лётным пункце райсовета Асо-віцкага. Сярод іх шэфер, партгор адзя-лення Саюзтранса т. Абрамовіч, рабочы-камсомолец завода імя Комінтарна т. Га-рошка, беспартыйны рабочы-будульнік

Аляхновіч, студэнт запалкавага тэхніку-ма Скарабегаты і рэжысёр хлебазавода Аляксандра Падгурока.

17 снежня ў клубе імя Мельніка Горка-ва на абаронным вечары адбудзецца ўра-чысты выпуск маладых лётчыкаў. Да новага набору наступіла ўжо некалькі сот зааў ад моладзі Барысава.

І. ЦЫБЕС.

ГРУБАЕ ПАРУШЭННЕ ПАСТАНОВЫ ЦК ВКП(б)

ЦК ВКП(б) і пастанове «Аб аднаўленні прыёму новых членаў у ВКП(б)» абавязваў прывідзумы партыйныя арганізацыі «...аб-меркаванне пытання аб прыёме ў члены і кандыдаты партыі кожнага новаўступі-чача ў ВКП(б) неабходна прародзіць на агульным партыйным сходзе камуністаў прадпрыемстваў, калгасаў і ўстаноў аб-вяснова ў прысутнасці як прыймаемага ў партыю, так і асоб, яго рекамендуюць».

Між тым, знаходзіцца людзі ў асобных прывідзумы партыйных арганізацыях, якія не лічыць для сабе абавязковым выконваць гэта зусім якое і чоткае рашэнне ЦК ВКП(б).

Партыйная арганізацыя Слуцкага гор-совета абмеркавала пытанне аб пераводзе тав. Сіпівака з кандыдата ў члены ВКП(б). На гэтым партыйным сходзе пры-сутнічаў толькі адзін таварыш, які даў рекамендацыю Сіпіваку. Астатнія не з'яві-ліся на партыйны сход. Аднак партыйны сход звычайно магчымым груба парушыў рашэнне ЦК ВКП(б) і вынес пастанову — перавесці тав. Сіпівака з кандыдата ў члены ВКП(б).

Парыччаль партарганізацыі Слуцкага

горсовета не выконвае. Аналагічны факт меў месца і ў прывідзумы партыйнай арганізацыі Слуцкай МТС.

Аргумент МТС — кандыдат партыі тав. Каленчыц падаў заяву аб пераводзе яго з кандыдата ў члены ВКП(б). Да заявы былі прыкладзены не завераныя рекамен-дацыі. Але на гэты факт прывідзумы партыйная арганізацыя не звярнула ніякай увагі. На партыйным сходзе таксама нічо-га з членаў партыі не цікавіла, які афар-мілены рекамендацыі, чаму на сход не прыйшлі тыя таварышы, якія рекамендавалі Каленчыца ў члены партыі. Камуністы не палічылі нават з тым, што яны груба парушылі рашэнне ЦК ВКП(б) і вынеслі пастанову: перавесці тав. Каленчыца з кан-дыдата ў члены ВКП(б).

Гэты факт з усёй яскравасцю свед-чаць аб тым, што прывідзумы арганізацыі Слуцкага горсовета і МТС не выкарысталі ўрокаў з праверкі і абмену партыйных да-кументаў і нічога не зразумелі з указанняў ЦК ВКП(б) аб строга індывідуальным прыёме ў ВКП(б).

КУЛІНОВІЧ.

ВЫКАНАЦЬ ПЛАН ТАВАРААБОРОТУ І ДЗЯРЖАЎНЫХ ДАХОДАЎ

У выліку дрэннай работы многіх гаспа-дарча-аб'ягавых арганізацый, выканане плана дзяржаўных даходаў IV квартала па БССР з'яваўся пад пагрозай зрыну. На 1 снежня 1936 г. квартальны план дзяр-жаўных даходаў выканан усяго на 58 процантаў.

Белкагоры хлэпкабыта (кіраўнік т. Куцавіч) з квартала ў квартал за-члічна з'яваў план завоу і рэалізавалі та-варыш. На 1 снежня завезена тавараў на 19,5 млн. руб. або на 48,6 проц. квар-тальнага плана. Меры да ўзмацнення заво-зу тавараў не прымаюцца. У гандлёвых прадпрыемствах, якія атрымліваюць тавар ад Хлэпкабыта, увесь час адсутнічае асарт-мент тавараў, які мае вылікі пошты.

Белкагоры табаканія (кіраўнік т. Коцін) таксама не выконвае план заво-зу і рэалізацыі тавараў. За кастрычнік і лістапад квартальны план завоу табакіных вырабаў выканан толькі на 37 проц. Да-пушчана пратэрмінаваць дэбюторскія за-павязчаныя ў суме 1.200 тыс. руб. Асноўная запавязчаныс лічыцца за райса-вядзаванам.

Дырэктар Белкагоры цукрабыта т. Шаевіч выдае прамысловасці цукар без аплаты, у рэзультате дэбюторскія запавяз-чаныс вызначаюцца ў суме 10 мільянаў руб. Запавязчаныс на цукру знаходзіцца ў зваротных сродках прамысловасці, што з'яваўся плацяжні ў бюджэт. Асобная аргу-ці (Лельска, Полацкая) цукрам не за-беспячэнна, а тав. Шаевіч не прымае за-статковых мер да выкавання плаця заво-зу цукру ў БССР. На 1 снежня план рэалізацыі тавараў па катэгоры выканан толькі на 51,1 проц., у тым ліку па ры-начнаму фонду толькі на 44,4 проц. Цук-равы, які знаходзіцца на адказным хаванні ў прамысловасці, выдаткоўваецца без апла-ты і ніякіх мер да вылікінаў гэтага не прымаюцца (фабрыка «Кому-нарка» — Менск і т. д.). План дзяржаўна-х даходаў на рэалізацыі цукру на 1 снежня выканан толькі на 52 проц.

Кіраўнік Белкагоры сольбыта т. Вал-нер не забеспячэў завоу 2.000 тон солі, дапусціў дэбюторскую запавязчаныс ў суме 100 тыс. руб., з'явае выкіду паплатка з абароту.

У магазінах катэгоры рэізабыта (кі-раўнік т. Верхалеўскі) увесь час адсутні-чае патрэбны асартмент тавараў, няма мушкетэры і жаночых галш. План заво-зу ў IV квартале 1936 года сарпан. Мер да завоу прадукцыі гучнай прамысловас-ці не прымаюцца. Невыкананне гандль-нага плана прыводзіць да зрыну і плана дзяр-жаўна-х даходаў.

Дырэктар Магістрэста т. Гравіч не пры-мае мер да забеспячэння гандльвай сеткі калгаснымі вырабамі патрэбнага асарт-

НАРАДЖЭННЕ ІМЯ

Якуб Рыгоравіч Спалінскі чалавек па-жыты. А вядзі яго ў вясны не Якубам Рыгоравічам Спалінскім, а ўсяго толькі «Перавілкай». І да чаго-ж было прыкрас Якубу сляхучы гэта прынішчанае яго іту-шынае прозвішча. І кожны Якуб не на-магаецца, каб пазавіцца гэтай прыкрасці, але ў тым гадзі так нічога і не вышля з яго намаганняў.

А змарылася гэта ішчэ ў дзіцячы час. Быў гарачы дзень. Паліла жыццёўскае сонна. Схінуўшы каласы, калхалася на-свае жыцц. На жыцц было піла. Да стар-расельскай жонка стаў, памахваючы бі-зэном, з адзісай тубой эканом.

Жанчына з худым чаравешным тварам, вылічаныя дзікія клубкі вясера, з сяр-ном у руках падшыла да эканомы. Яна схіліла чала і ціха праказала:

— Паночка, адпусціце, у мяне жытот... Эканом ашчэрў свае клясыстыя жоў-тыя зубы, зарычэў на жанчыну і, скапы-шы ля за шыю, штурхнуў на зямлю.

Жанчына ўпала на іржышча і залілася слязямі.

Эканом спебануў яе бізэном па плячах і, раз'юшаны, падскочыў да шчупельскай, год чацвёрнашчкі, дзівчынкі.

— Чога вышліла свае буркалы?... Гадзіш!.. І нал яе беларукі гадоўкаў у-в'іўся бізэн эканомы.

Прышоўшы ў прытомнасць, жанчына ўзялася з іржышча, хуцінай вышера абколаны твар і, згорбіўшыся ад болю ў жываце, зноў стала ў постаць.

Раз'юшаны эканом завязаўся да жан-чыны, махаючы бізэном.

— Гы... старасельскія галгары. Я вам... шпюкі... — гучэў яго басісты авя-

ролы голас. Услед за ім па іржышчы бе-да дгучаць накаява сучка з жоўтымі аска-мітны блатам на шні.

Жанчына нажала напоўны спон і, за-вечыўшы ад нястрыгнага болю, паваліла-ся ў жытэ. Яна ехчыла, вачалася на жытэ, худымі доўгімі пальцамі ўп'явалася ў іржышча і часам грывала камыці.

Эканом стаў у баку і забудуўся з сучкай.

На момант спіхна жанчына, і ў жытэ пачуўся пісклівы дзіцячы галасок. Тады пасвельга бабуля кінула сэрп і падбегла да жанчыны. Яна падхаліла з іржышча дзіця і, захінуўшы яго ў педол, панесла ў сіла.

Эканом зірнуў на жанчыну, зарагатаў і, памахваючы бізэном, падаўся ў маі-тэка.

У той жыццёўскі дзень невалікі кліч-чак, загнаўшы на гуляці хутар вараў, стываўся дамоу.

Ян усочыў у хату і, яшчэ нічога не ведаючы, палішоў да бабулі.

— А я пералёкку ў жытэ злавіў. Пасвельга бабуля вачыма павала та збіяламу тваруку Непі і ціха сказала:

— А ліха яго бары, Пененька, у нас ужо другая пералёкка ёсці-ка...

Пеня зірнуў на начоваці, у якіх ля-жаў малельні Якуб, і моўчкі адшоў ад бабулі.

З таго часу і празвалі маленькага Яку-ба «Перавілкай». І сам Якуб доўга ў дзіцястве не ведаў, чаму яго звалі «Пе-равілкай», а калі зрыну падрос, яму ад-

койцы штырм дажджлівым адвароткам расказвае будзьм. Тады зваліца ў Якуба глыбокая нянавісць да паню.

І калі ў трыццаць дзевяцят семнацятым годзе ўзнімаўся людзі за сваё жыццёва-е лён, Якуб Рыгоравіч доўга не думаў. Ён зняў са спіны ажыраўчанае бацькаву страўбу і разам са старасельскім бедня-камі рупіў у маітэка.

Прайшоў Якуб не мала дарог, не мала лясюў і баюў Беларусі. Памерў Якуб і глыбіню ракі ла Барысава, і ў Вірвэўскай халоднай вады ў туманную шэрую поўнач п'яльце яго гарачае сэрца, і ўсюды ён мо-на трымаў у руках карабіна.

II.

Паўз вялікую калгасную канюшню ця-пенца шырокая жырнэста дарога, унізе цячэ невядучыя рака. Ужо золькі год як Якуб Рыгоравіч поіць калгасных коней у гэтай прыкоўкай, абросшай чаротам рапэ.

Ранішні Якуб выводзіць коней за вора-ты. І па іх глыбкіх місцёвках баках шур-хачыць яго зубастае сабак, мяжыка сукно-ва змятае аубоўнае штуршаны п'ял.

Спрактыкаваныя рупі Якубу Рыгораві-ча ўстадалаў ямаля добрых рысётых ко-ней, годных не толькі ў плуг ці агалбі, але і ў далёкія верхавыя паходы, аб якіх так часта апавідае Якуб.

Сухім прыгожым адвароткам Якуб рас-ліцае вароты, і турты маладых жаробіт насуцца па прагулку. Яны рагочуць, гар-дуць ла шота, а Якуб стаіць і любуецца на іх, і на яго вуснах усхвае радасная ўсешча.

На двары было шумна. Якуб ішоў па складкай атрушанай сцяжцы. Невазілікі ветрык перабіў яго бараду. Ён палішоў да будынка, на шырокіх варотах перад ім выліскае чарвоная дошка, і яго асраў-дзае імя, яго прозвішча:

«ЯКУБ РЫГОРАВІЧ СПАЛІНСКІ» — зрававалася на ёй.

Ён доўгі час углядаўся ў вылікі, тлу-сты літары, і непамерная п'яльня радасці хвалілава яго.

— Дзень добры, Якуб Рыгоравіч! — віталі суселі ў натоўпе, і ён, разгледжа-ючы свае доўгія вусы, вельмі пацікаў калгаснікам чытыў далюкі.

Так у агні і буры грамадзянскай вай-ны, у калгаснай працы адшоў у міну-лае старое, прыкрасе імя — Якуб П'ера-вілка — і нарадзілася імя чалавека: Якуб Рыгоравіч Спалінскі.

Познім вечарам Якуб Рыгоравіч сід-ляў за сталом. Над яго галавой зіхаліць алая лямпа Ільіна. На стале гучыць блякіты патэфон, і любімая Якуба пес-ня далёка чутна на двары:

«Шырока страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек,
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышет человек...»

І часта чувашь ад Якуба, як, ілчучы на працу і даглядваючы вылікі турт калгасных коней, з яго ўносіхельных вуснаў вы-рываюцца вясёлы матыў гэтай любімай песні.

АЛЕСЬ СТАХОВІЧ.

ФЕЛЬГІН.
Начальнік кіраўніцтва дзяржаў-на-х даходаў НКФ БССР.

ПРАЦАВАЦЬ У 1937 годзе ЯШЧЭ ЛЕПШ

Газета «Лёгкая индустрия» прысвячае перадачы артыкулы дзятарынаму выкананню галавой праграмы шарынай прамысловасці...

ЗАХАПЛЯЮЧАЯ ПРАФЕСІЯ

Газета «Труд» змяшчае артыкул Героя Савецкага Саюза дзятарына А. Ляпачова пра вынаходніцтва «Удзяльчана» професіі...

НА ПЕРШЫМ МЕСЦЫ

Баіскаучая перамога савецкага бабоўна-воства вывухнула СССР на аб'ём бабавунай прадукцыі ў 3-е месца ў свеце...

НОВАЯ АНТАНТА?

Шалёная падрыхтоўка фашыскай Германіі да вайны, да пераважы сугу не магла не выклікаць апаздзелай рэакцыі ў іншых капіталістычных краінах...

Дзе рашучы дзяржавы абмяняліся рашучымі заявамі аб узвядзенні абароны ў якасці несправедлівага нападу на адну з іх і абвешчаны дзяржавы прынялі на себе тую-ж абавязанасць...

БЛОК ПАДПАЛЬШЧЫКАЎ ВАЙНЫ

У газеце «Комсомольская правда» 14 снежня змяшчае артыкул т. С. Яворскага «Блок падпальшчыкаў вайны»...

Збліжэнне паміж захаванніцкай фашыскай дзяржавай, хоп і пад антысавецкімі лозунгамі, прывяло да яшчэ большага абнашчэння супрацьстаяння паміж гэтымі дзяржавамі і іншымі капіталістычнымі краінамі...

У германско-японскім пагадненні, накіраваным супраць СССР, убачылі для себе небяспеку Англія, ЗША і Кітай, не гаворачы ўжо аб Францыі...

Англіяская дыпламатыя разумее, што японско-германскі ваявы саюз, да якога фактычна далучаецца Італія, прадстаўляе сабой рэальную пагрозу брытанскім інтарсам як на Далёкім Усходзе, так і ў Еўропе...



Дзяткі горада Смаленска атрымалі новы падарунак. У доме па вуліцы імя Н. К. Крупскай арганізавана мастацкая студыя-філіял абласнога дома піянераў і окцабратаў НА ЗДЫМКУ: вучні і класа школы № 4 Юра Голчонкі і Кілава Папраўка ля уваходу ў будынак мастацкай студыі. Фото Багданова (СФ).

БАГАТЦЕ НАРОДНАЙ ТВОРЧАСЦІ

Два вечары са спевы менакага клуба імя Сталіна магучы і прыгожа гучалі на народных беларускіх песнях, выконвалі таны, весела распявалі новыя частушкі...

Гэта была алімпіяда хатніцкага стажнаўскага жыцця, рэалізавана па рэспубліканскаму ўдзяльчана на ўражыванні і адпачынку ў Сталінскаму Канцэртнаму. На ёй прысутнічала 225 лётных удзяльчанаў мастацкай самадзейнасці пазельчанаў заводаў БССР...

На алімпіяда прысутнічалі калектывы працоўных пазельчанаў, якія з'яўляюцца пазельчанаў працоўнага на бабурыйскім пазельчанаў заводзе № 1, Семі пазельчанаў Федаровіча і Гарбушанаў выканалі нацыянальны танец. Аўдыторыя іх велікім жэстам сустрагла.

Асабліва увагі на гэтай алімпіядае заслуговалі юныя дараванні. 8-гадовага Гаўрчонака па-майстарску прадказамалы вешні «Адзіла» і «Фабрыка смерці», 16-гадовага работы Жукоўскага іграў на 5 інструментах, 10-гадовага Фурман публікаваў іграў на манціліна, дзяткі пазельчанаў 8-гадовага Навіна і 12-гадовага Вяля Федаровіч выконвалі нацыянальны танец.

Мы не гаворым аб выступленнях драмгурткаў, майстарства мастацкага чытанья, шыкобістаў. Усе яны дэманстравалі рост абавязанасці мастацтва, якое штодзённа абавязана новым народным ляснікам і танцам. Наогул алімпіяда была велікім амястоўна.

Алімпіяда скончылася. Многа калектываў і асобных выканаўцаў прымірвалі на ўдзяльчана алімпіяда, якая адбудзецца 27 снежня ў Маскве, яна 25 чалавек. Сярод іх бабурыйскія жаночыя ваявалыні змагалі, калектывы вешэскага пазельчанаў завода.

П. КАВАЛЕЎ.

НАРАДА КІРАЎНІКОЎ МАСТАЦКАЙ САМАДЗЕЙНАСЦІ

Нарада кіраўнікоў мастацкай самадзейнасці калгасаў і саўгасаў Менаскага раёна, якая адбылася гэтымі днямі, паказала, што неабходна павялічыць аб'ём работы гурткоў самадзейнасці. І ў гэтых адносінах нарада мае становішча значэння. На ёй выступілі калектывы самадзейнага мастацтва, якія выканалі беларускія народныя песні і таны і абмяняліся вопытам сваёй работы. Вок калектываў калгасаў «Чырвоныя Скарычкі» разам з пазельчанаў і танцамі арганізуе сістэматычны выпуск святлогай газеткі. Грычанскі, Астрашанскі-Гаралюцкі, Ратомскі і іншыя калектывы таксама праводзяць велікую масавую работу.

ТЭЛЕФОНЫ У СЕЛЬСКИХ СОВЕТАХ

У калгаснай вёсцы БССР тэлефон стаў звычайнай р'явай. З 1470 сельскіх саведаў рэспублікі 1.215 маюць папер тэлефонную сувязь, а ў 1937 годзе будзе завяршана поўная іх тэлефонізацыя. Калгаснікі павяч з самых далёкіх куткоў Палесся — Тураўскага, Мазырскага і іншых раёнаў маюць магчымасць па тэлефону та гаварыць не толькі са сваім раённым пазельчанаў, але і ў Менаску, Маскве, Ленінградзе. У бягучым годзе на тэлефонізацыю сельскіх саведаў затрачана каля мільяна рублёў.

БЕСПРЫТУЛЬНЫЯ КУРСЫ

У 1934 годзе ў Менаску пры Дзяржаўнай бібліятэцы былі арганізаваны вышэйшай бібліятэчнай курсы з ліку бібліятэкараў у пераважнай большасці з велікім практычным стажам (5—10 год).

Пры вярбоўцы студэнтаў на курсы былі абяцаны правы скончаным вышэйшай спецыяльнай навукальнай ўстановай. З велікім стараннасцю людзі ўзяліся за вучобу, не глядзячы на розныя цяжкасці (сумашчэнне работы, грамадскія нагрукі і т. д.). Курсы існавалі 2 гады, паспяховаць у ся рэальна добра. Найшоў трэці год — год выпуску.

Пры рэарганізацыі нацыянальнага палітасветтэхнікума і інстытута ў палітасветтэхніку і пераводу яе ў Менаку курсы былі прымаваны да гэтай школы. І тут пачапаюцца намы «хаджэння по мукам».

Навучальны год пачаўся быў пачаццям першага вярса, але па гэты дзень у нас заняткі не распачаліся.

У тае. Карабана, дырэктара палітасветтэхнікума.

ШКОЛКІРАЎНІТВА ВУЧАЛА ГАДАВЫ ПЛАН

10 снежня прапрамыслена школьнай прамысловасці Наркаммашапрама БССР выканалі аперашыны план 1936 года на 100,5 проц. Вышучана прадукцыі ў паказанні 1926-27 года на 17.263 тыс. руб. (начылік кіраўнітва школьнай прамысловасці Наркаммашапрама БССР Кайнратук).

ТЭАТР ЧЫРВОНАЙ АРМІІ У МЕНСКУ

У Менаску разгарнулася будаўніцтва тэатра Чырвонай Арміі пры Доме Чырвонай Арміі імя Варшавыла. Аб'ём будаўніцтва тэатра — 35.000 кубічных метраў. Яго галаўзельная зала рэалізавана на 1.000 месц. У будынку запрактыкаваны музей-выстаўка, выдатныя дэкарацыяны мастацтва і інш. паміжкіны. Тэатр будзе мець спецыяльнае галерэю для спецыяльнага афармлення адвонку намячана аформіць катэноўныя пародныя драва, натуральным і штучным мармарам, скульптурой. З фее тэатра можна будзе праейці ў рэстаран ДЧА, у пакоі адпачынку, бібліятэку, чытальныя залы і інш. паміжкіны Дома Чырвонай Арміі. Астар праекта — заслужаны дзяткі мастацтва прафесар Лангбард.

ЗАДАННЕ АБ ПАБУДОВЕ ДЗІПЯЧЫХ САДОЎ НЕ ВЫКАНАНА

Чырвоныя і Слудкі раёны адвонку народнай асветы, як і рад іншых раёнаў, у спой час атрымалі ўказанне рэарганізуваць будаўніцтва дзіп'ячых садоў. Аднак, у выніку бядаўнасці ў гэтай справе заданчыя раёны адвонку народнай асветы, будаўніцтва дзіп'ячых садоў завяршалася. На першае снежня садоў работ выканана усю на 25 проц. За аргум будаўніцтва дзіп'ячых садоў Наркамасветы абвешчаны вымовы загадчыкам Чырвоўскага раёна — Вінаградву і Слудкага — Забеліну. Кіраўнікі раёнаў адвонку народнай асветы ў апошні раз напіраліся, што ў выпадку няасвоачовага выканання завацца на будаўніцтва дзіп'ячых садоў яны будучы прыняты да суровай адказнасці.

ДАРМОВАЕ КАРЫСТАННЕ КАТКАМІ ДЛЯ ШКОЛЬНІКАЎ

Беларускі камітэт па справах фізкультуры і спорту паставіў адвонку школьнікам у дармовае карыстанне ўсе лыжныя базы і каткі. Дзяткі змогуць наведваць базы і каткі штодзённа з 9 да 6 гадзін дня.

Заліўка, ачыстка і ўборка каткоў пачынаюць утваралі да часу, адвонку для школьнікаў. Каткі і лыжныя базы абавязаны набыць дзіп'ячы лыжы і каткі ў рамеры 20—25 процантаў да агульнай колькасці сваёй аймавага спортінвентару.

Для вучняў старэйшых класаў (8, 9, 10) будзе ўсталявана ў вясчорні час (пасля 10 кват. і вясчорні пачатку) на наведвання каткоў і лыжных баз і 50 проц. скідаў па праект каткоў і лыж. Школьнікі пры гэтым абавязаны прад'явіць вучнёўскія пасведчанні.

На лыжных станцыях будзе арганізавана пастаянны прым норм «БГПА» па лыжах.

ДЗЭННІК

Інструкцыйны даклад аб выніках Дзяткаўскага VIII Усеазаонага З'езда Соведаў для сакрагату парткома і партарга, пазельчанаў партыі і комсомольскай сеткі Калганіцкага раёна адбудзецца 16 снежня ў 7 гадзін вечара ў Доме тэхнікі.

Гарадскі комсомольскі антыў адбудзецца 16 снежня ў 7 гадзін вечара ў паміжкіны Дома партарга (вядлава заала). На паратуку дня — даклад аб Дзяткаўскай VIII Усеазаонага З'езда Соведаў. Білеты ў гораўкомах комсомала.

Адказны рэдактар Д. В. ЮРКОЎ.

ПРЫМАЕЦЦА ПАДПІСКА НА 1937 год на выданні выдвецтва ЦК КП(б)У «ЗВЯЗДА»

КАНДЗІЦЕРСКАЯ БЕЛКОМО ДА НОВАГОДНЯЙ ЁЛКІ

Кіраўніцтва будаўніцтва Палаца піянераў і окцабрата імя ПІКАЛО

МЕНСКІ ЭНЕРГАКАМБІНАТ ПРЫСТУПАЕ З 16 СНЕЖНЯ Г. Г. ДА ЗАКЛЮЧЭННЯ ДАГАВАРОЎ

У ТЭАТРАХ І КІНО: Дзяржаўны оперны і балетны тэатр БССР

Гукавы кіноапарат «Інтэрнацыяналь»

МЕНСКІ ГАРАДСКІ ФІНАНСАВЫ АДЗЕЛ

Усталяваны графік спажываемай магутнасці ў аймава і дзяткі суткі за 1936 і на 1937 г.